



**3 лютага 2018 года**  
адбылася  
*экалагічная гадзіна*  
**“Душэўная размова  
з прыродай”**,  
*прымеркаваная*  
*да 145-годдзя з дня*  
*нараджэння Міхаіла*  
*Прышвіна.*



Вучні 2-х класаў  
ДУА “СШ № 4 г.  
Ліды” прынялі ўдзел  
у экалагічнай  
віктарыне па творах  
“Вавёрчына памяць”,  
“Дзядулін валёнак”,  
“Вожык” і інш.,  
адгадвалі загадкі,  
бавілі час у гульнях.



**16 лютага 2018 года**  
бібліятэка ладзіла  
*падарожжа па*  
*старонках*  
*роднай мовы*  
**“Роднай мовы ты**  
**крынічка”**,  
*прымеркаванае да*  
*Міжнароднага дня*  
*роднай мовы.*



На мерапрыемства  
былі запрошаны  
выхаванцы ДУА  
“Дашкольны цэнтр  
развіцця дзіцяці  
№ 1 г. Ліды”,  
якія ў гульнёвай  
форме працягнулі  
засвойваць  
родную мову.







**21 лютага 2018 года –**  
**інтэрактыўная гульня “Паразмаўляем па-беларуску!”**  
**і тэматычная выстава “Роднай мовы ты крынічка”,**  
*прымеркаваная да Міжнароднага дня роднай мовы.*



**Экскурсія па бібліятэцы**  
**“Книжное царство – мудрое государство”**



**23 лютага  
2018 года –  
урок патрыятызму  
“Ганарыся,  
Айчына, сваімі  
сынамі!”.**  
для вучняў 9 класа  
ДУА “СШ № 8  
г. Ліды”



Удзельнікі здзейснілі экскурс у гісторыю вялікіх перамог Вялікай Айчыннай вайны, прынялі ўдзел у віктарыне па кнігах Барыса Васільева “А зори здесь тихие” і “Горячий снег”.







**22 сакавіка 2018 года –**  
святочнае адкрыццё  
Тыдня дзіцячай і  
юнацкай кнігі  
“Сардэчна запрашаем  
ці Уваход толькі для  
дзяцей і бацькоў”,  
прысвечанай маленькаму  
чараўніку і свету,  
створанаму брытанскай  
пісьменніцай Джоан  
Роўлінг.




На адзін дзень бібліятэка ператварылася ў школу магіі і чараўніцтва Хогвартс. Вучні сярэдніх класаў ДУА «СШ № 1 г. Ліды» і «СШ № 4 г. Ліды» пагрузіліся ў чараўны свет Гары Потэра, напоўнены разнастайнасцю магічных істот.







**27 сакавіка 2018 года – свята непаслушэнства**  
**“Красота! Красота! Мы везём с собой кота...!”**,  
прымеркаванае да 105-годдзя з дня нараджэння дзіцячага  
пісьменніка Сяргея Міхалкова.  
Свята непаслушэнства ўяўляла сабой падарожжа па дзіцячых  
пляцоўках: “Загадкавая” пляцоўка; пляцоўка “Разумныя рэчы”.  
Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў інсцэніроўцы вершаў  
“Котятка” і “Трезор”.







**28 сакавіка  
2018 года –  
паэтычныя  
хвілінкі  
«Сёння стану я  
паэтам»,  
прымеркаваныя  
да Сусветнага дня  
паэзіі.**







**3 красавіка 2018 года – вясёлы перапынак  
“Падарожжа ў кніжнае царства смеху”.**

Мерапрыемства вяла Фрэкен Бок, хатняя прыслужніца з аповесці Астрыд Ліндгрэн “Малыш і Карлсон”, якая падрабязна патлумачыла станюўчыя і адмоўныя бакі смеху, правяла для вучняў 2-х класаў ДУА “Ёдкаўская СШ” жартоўную віктарыну “Дзень смеху”.








**20 красавіка  
2018 года –  
экалагічны ўрок  
«Я хачу расці і  
жыць на прыгожай  
і чыстай планеце  
Зямля»,  
прымеркаваны да  
Міжнароднага дня  
Зямлі.**



Каб навучыцца захоўваць  
планету ў чысціні і парадку,  
хлопчыкі і дзяўчынкі з  
ДУА “Яслі-сад № 12 г.Ліды”  
пагулялі ў гульні “Калі я  
прыйду ў лясок ...” і  
“Экалагічны светафор”.





**11 мая**  
**2018 года** –  
**урок памяці**  
**“Хатынь у**  
**тварах**  
**беларускіх**  
**пісьменнікаў,**  
**прысвечаны 75-**  
**годдзю**  
**Хатынскай**  
**трагедыі.**



Дэманстраваліся  
ўрыўкі з мастацкага  
фільма “Ідзі і  
глядзі”, па сцэнарыі  
Алеся Адамовіча,  
зачытваліся ўрыўкі з  
кнігі “Хатынская  
аповесць”,  
прагучала песня  
“Званы Хатыні!”.







**8 чэрвеня  
2018 года –  
літаратурны  
конкурс  
«Кніжная  
краіна сяброў»  
(у рамках  
праграмы  
“Лета і кніга”).**





**14 чэрвеня  
2018 года –  
турнір знаўцаў  
роднага краю  
“Лідчына: чым  
больш пазнаю, тым  
больш берагу”,  
прымеркаваны да  
Года малой Радзімы.**



Навучэнцы  
3-4 класаў з  
прышкольнага  
лагера  
ДУА “СШ № 6 г.  
Ліды” прынялі  
актыўны ўдзел у  
краязнаўчай  
віктарыне  
“Люблю цябе,  
мой горад Ліда”.





**14 чэрвеня  
2018 года –  
казачныя  
фантазіі**  
**“Приглашаем в  
Сказкоград  
всех девчонок и  
ребят”.**



Удзельнікі  
адправіліся ў марскі  
круіз па “казачнаму  
акіяну”,  
канчатковым  
прыпынкам якога  
стаў “Востраў  
скарбаў”, дзе трэба  
было знайсці скарб,  
схаваны на  
кніжных стэлажах.





**15 чэрвеня  
2018 года –  
літаратурнае  
падарожжа  
“Вясёлыя  
прыгоды ў краіне  
Чытанні”.**



Дзеці з велізарным задавальненнем удзельнічалі ў гульне-віктарыне “Поиграем – угадаем”.







**21 чэрвеня  
2018 года –  
літаратурная  
гульня  
“Как у наших у  
ворот начался  
книговорот”.**



Дзеці  
паўдзельнічалі ў  
конкурсах “Героі  
кніг сышлі з  
экрана”, “Кажуць  
літаратурныя  
героі”, у конкурсе  
чытальнікаў.





**1 ліпеня  
2018 года –  
літаратурны  
кактэйль  
“Дзень  
любімай кнігі”**  
для дзяцей з  
прышкольнага  
лагера ДУА “СШ  
№ 8 г. Ліды”.



Дзеці прынялі  
ўдзел у  
“бібліятэчных  
блуканнях”: за  
пэўны час  
неабходна знайсці  
на кніжных паліцах  
кнігу, урывак з  
якой зачытваўся  
ўслых.






**5 ліпеня  
2018 года –  
пазнавальна-  
этнаграфічная  
гадзіна  
“Цудоўная  
спадчына з  
бабулінага  
куфэрка”.**



Гутарка ішла  
пра побыт  
беларускіх  
сялян, пра  
рэчы, якія  
ўпрыгожвалі  
беларускую  
хату.



На мерапрыемства  
запрасілі  
супрацоўніка  
аддзела рамёстваў і  
традыцыйнай  
культуры ДУ  
“Лідскі раённы  
цэнтр культуры і  
народнай  
творчасці”, які  
правёў для дзяцей  
урок  
саломалляцтва.







**24 ліпеня 2018 года –**  
**літаратурны карнавал**  
**“Вместе весело шагать по**  
**просторам”,**  
прымеркаваны да  
Міжнароднага дня сяброўства.





**31 ліпеня  
2018 года –  
экскурсія  
на бібліятэцы  
“Книжное  
царство – мудрое  
государство”  
для дзяцей з ДУА  
“Яслі-сад № 9 г.  
Ліды”.**



Дзецям не толькі распавялі, як арыентавацца ў бібліятэчнай прасторы, але і падрабязна патлумачылі, што такое “чытацкі фармуляр” і “кніжны фонд”.





**1 жніўня  
2018 года –  
гульня-  
падарожжа  
“Гісторыя  
роднага слова”.**



За аснову  
правядзення  
мерапрыемства  
была ўзятая кніга  
Міколы Маляўка  
“Сядзіба, або хата  
з матчынай  
душою”.







**31 жніўня 2018 года –**  
**поле цудаў**  
**“Забутыя кнігі жадаюць пазнаёміцца”**  
для навучэнцаў 3-6 класаў ДУА “Лідскі  
раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”





**7 верасня 2018 года –  
паэтычны ланцужок  
“Вобразы міляга роднага краю”**



**15 верасня 2018 года –  
дзень адчыненых дзвярэй  
“Дзіцячая бібліятэка запрашае!”**







**29 верасня  
2018 года –  
відзначася  
“Мой горад –  
гонар мой!”**





**2 лістапада  
2018 года –  
кладоўка забаў  
“Падарожжа па  
краіне Самуіла  
Маршака”.**



Вандроўцы  
распрацавалі  
маршрутны  
ліст, які  
прадугледжваў  
разнастайныя  
конкурсы.





**23 лістапада**  
бібліятэка ладзіла  
для ўдзельнікаў  
аматарскага  
аб'яднання  
“Крынічка”  
гульні-кірмаш  
“Увосень – за стол  
просім”.



Паспяхова справіўшыся з пытаннямі віктарыны “Сеньёры-памідоры”, дзеці спабарнічалі ў конкурсе на веды гародніны, якія растуць на гарадах і на палях Беларусі.





**28 снежня 2018 года –**  
**навагоднія забавы “Пад Новы год не без прыгод”.**  
Лепшыя з лепшых былі ўзнагароджаны ў намінацыях “Адданы чытач”, “Сем Я”, “Знаўца роднай мовы”, “Уладары магіі”, “Суперчытачы” і інш.

